



ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «МАГІЛЁЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.А.КУЛЯШОВА»

Міжнародная навуковая канферэнцыя «РАМАНАЎСКІЯ ЧЫТАННІ – XVI»

24 лістапада 2022 года ўстанова адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова» праводзіць міжнародную навуковую канферэнцыю

Асноўныя напрамкі работы:

1. Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі і Расіі.
2. Актуальныя праблемы культуры ўсходніх славян.
3. Гістарыяграфія і крыніцазнаўства гісторыі Беларусі і народаў свету.
4. Дыскусійныя праблемы філасофіі, культуралогіі і рэлігіязнаўства.
5. Гісторыя цывілізацый: генезіс, развіццё і сучасны стан.
6. Развіццё археалогіі і краязнаўства: гісторыя, сучаснасць і перспектывы.
7. Актуальныя праблемы мовазнаўства. Усходнеславянскія мовы ў еўрапейскай лінгвакультурнай прасторы.
8. Раманскія і германскія мовы ў адукацыі і культуры ўсходнеславянскіх краін.
9. Актуальныя праблемы літаратуразнаўства. Літаратуры ўсходнеславянскіх народаў і еўрапейскі літаратурны працэс.
10. Метадалогія і метады даследавання ў гуманітарных навукх. Міждысцыплінарныя сувязі.
11. Сацыякультурныя і каштоўнасна-арыентаваныя асновы развіцця беларускага грамадства на сучасным этапе.
12. Перспектывыя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская, руская, англійская.

Форма правядзення канферэнцыі – вочная, завочная, дыстанцыйная.

Па выніках канферэнцыі плануецца выданне **зборніка навуковых артыкулаў** удзельнікаў канферэнцыі.

Кантактная інфармацыя

Каардынатар: Мельнікава Алеся Сяргееўна

тэл. (+375 222) 60-12-32

Сакратар: Галавач Алена Іванаўна

тэл. (+375 222) 60-12-32

212022, Рэспубліка Беларусь, г. Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1, МДУ імя А.А. Куляшова, каб. 409

E-mail Melnikova_as@msu.by. Факс: (+375 222) 28-36-26

Інфармацыя на Інтэрнэт-рэсурсе: <https://msu.by/konf>

Парадак прадстаўлення матэрыялаў

Для ўдзелу ў канферэнцыі патрабуецца **да 4 лістапада 2022 года** зарэгістравацца на сайце konf.msu.by праз google форму РЭГІСТРАЦЫЯ.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі, матэрыялы дакладаў да 4 лістапада 2022 года неабходна даслаць на E-mail (у «тэме» электроннага ліста пазначаецца – «**Раманаўскія чытанні**»).

Аўтарам прыкладаецца электронная справаздача Антыплагіату ("арыгінальнасць" не менш за **50%**, бясплатная версія праграмы праверкі на сайце antiplagiat.ru).

Запрашэнні дасылаюцца ўдзельнікам **да 10 лістапада 2022 года**.

Памер ўнёску на выданне зборніка навуковых артыкулаў і **парадак заключэння дагавора** будуць пазначаны ў персанальных запрашэннях. Заключэнні дагавора – **абавязковая ўмова ўключэння матэрыялаў у зборнік канферэнцыі.**

Арганізацыйны ўнёсак удзельнікаў канферэнцыі ўключае ў сябе затраты на выданне зборніка і размяшчэнне яго ў навукаматычнай базе РІНЦ.

Праезд, харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі за ўласны кошт.

Рэдакцыйны савет пакідае за сабой права адбору матэрыялаў. Матэрыялы, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі або не аформленыя ў адпаведнасці з патрабаваннямі, адхіляюцца. Аргкамітэт не дае даведак аб ходзе экспертызы асобных работ.

Установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова» пакідае за **сабой права ажыццяўляць пераклад матэрыялаў у электронную форму з размяшчэннем іх у электронным архіве бібліятэкі ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова» і ў Расійскім індэксе навуковага цытавання на платформе elibrary.ru ў адкрытым доступе.**

Аб'ём матэрыялаў – да 4-х поўных старонак фармату А4, набраных у рэдактары Word праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14. Усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) – па 25 мм. Першы радок – індэкс УДК (выраўноўванне па левым краю), другі – назва (выраўноўванне па цэнтры). Праз радок - прозвішча (ы), імя, імя па бацьку аўтара (аў), пасада, месца працы, навуковая ступень, вучонае званне (выраўноўванне па цэнтры). На наступным радку - горад, краіна (выраўноўванне па цэнтры). Праз радок – кароткая анатацыя (да 40 слоў на мове матэрыялаў). Праз радок друкуецца тэкст матэрыялаў (абзац 1,25 см). Спасылкі на літаратурныя крыніцы даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс выкарыстанай літаратуры (па алфавіце), які афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ДАСТ 7.1-2003.

Не дапушчаецца выраўноўванне тэксту з выкарыстаннем знакаў прабелу, спіск шрыфта, выкарыстанне аўтаматычнай расстаноўкі пераносаў, табуляцыі, аўтаматычных спісаў. Адрозніваюцца злучок (-) і працяжнік (–).

Прыклад афармлення заяўкі:

ЗАЯЎКА

на ўдзел у міжнароднай навуковай канферэнцыі

«Раманаўскія чытанні – XVI»

24 лістапада 2022 года, г. Магілёў

| | |
|---|--|
| Прозвішча Імя Імя па бацьку | Сідараў Іван Пятровіч |
| Назва дакладу | Аграрнае пытанне ў палітыцы расійскага ўрада на рубяжы XIX – XX стст. |
| Пасада і месца працы (прыводзіцца поўная назва ўстановы і падраздзялення) вучоная ступень і вучонае званне, горад, краіна | дацэнт кафедры гісторыі і філасофіі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова; кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Магілёў, Беларусь) |
| № праблемнага поля | 1 |
| Адрас для перапіскі | 212022, Беларусь, г. Магілёў, вул. Турава, д. 1, кв. 12 |
| Тэл. раб. ці хат. (+ код). | + 375 (222) 295467 |
| Тэл. маб. | A1: 8 029 6111111 |
| Факс (+ код) | + 375 (222) 295467 |
| E-mail | Sidorov_ip@mail.ru |
| Неабходнасць у гасцініцы | Не патрабуецца |

УДК

**АГРАРНАЕ ПЫТАННЕ Ў ПАЛІТЫЦЫ РАСІЙСКАГА ЎРАДА
НА РУБЯЖЫ XIX – XX СТСТ.**

пропуск радка

Сідараў Іван Пятровіч

дацэнт кафедры гісторыі і філасофіі ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.А. Куляшова»; кандыдат гістарычных навук, дацэнт

(г. Магілёў, Беларусь)

пропуск радка

[Кароткая анатацыя]

пропуск радка

[Тэкст даклада] [1, с. 23].

пропуск радка

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Алексеев, В. В. Опыт российских модернизаций. XVIII–XX вв. / В. В. Алексеев. – М. : Наука, 2000. – 246 с.
2. Муравьева, Л. А. Аграрный вопрос в России в конце XIX – начале XX века / Л. А. Муравьева // Финансы и кредит. – 2002. – № 4. – С. 34–41.